

так как затрагивает общественные отношения и экономические основы развития современного социума. Обновленное восприятие реальности под воздействием современных технологий, информационного пространства и постоянное противоборство различных стран приобретает сегодня ярко выраженный характер «сетевых войн». «Принципиальной новацией концепта являлось стирание грани между собственно военной и мирной формой противоборства государств» [1, с. 57].

Способность СМИ быть эффективным средством формирования общественного климата давно подмечена, оценена и максимально используется людьми, пытающимися решать проблемы достижения своих политических, экономических, национальных, религиозных, социальных и иных целей опосредованным путем влияния на группы и слои граждан.

Таким образом, постоянно действующий механизм взаимодействия между СМИ будет способствовать более широкому информированию народов стран и регионов. Международное сообщество стоит перед необходимостью надежного обеспечения международной безопасности, и не только политической и военной, но и экологической, экономической, социальной. Именно в реализации этой исторической миссии заключается главный ответ на глобальные вызовы человечеству, что должно находить отражение в СМИ, которым отводится серьезная роль в системе международных отношений.

### **Литература**

1. Багдасарян, В. Э. Новые технологии борьбы с российской государственностью / В. Э. Багдасарян // Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание: материалы Всероссийской науч. конф. / Центр проблемного анализа и гос.-упр. проектирования. — М. : Научный эксперт, 2010. — С. 55–72.
2. СМИ в системе международных отношений [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://sogdiana.tj/meropriyatiya-centr-glavnaya/1979>. — Дата доступа: 11.05.2016.

*РДз. Статкеевіч  
БДЭУ (Мінск)  
Навуковы кіраунік — Дз. У. Зайцаў*

## **ЭВАЛЮЦЫЯ ІНСТИТУТА ПРЭЗІДЭНЦТВА Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ**

10 ліпеня 1994 г. Беларусь даведалася імя свайго першага Прэзідэнта. З таго дня прайшло ўжо больш за дваццаць год, таму доўгая

гісторыя дазваляе больш дакладна і абгрунтавана вывучаць дадзены канстытуцыйна-прававы інстытут.

Пасля набыцця незалежнасці Рэспубліка Беларусь, як і большасць краін — удзельніц былога СССР, сутыкнулася з шэрагам проблем.

Па-першае, утварыўся так званы вакуум улады з-за адсутнасці канстытуційнай дзеяйнасці ўсіх галін дзяржаўнага ўладкавання. З'явілася патрэба ў органе, які б выконваў гэтую функцыю.

Па-другое, з'явілася неабходнасць паскорыць выкананне заканадаўчых ініцыятыў.

Па-трэцяе, іграўваліся гістарычна-псіхалагічныя ўмовы развіцця беларускай ментальнасці.

З-за няздолънасці існаваўшай на той момант улады вырашыць набалелыя пытанні і хутка прымасць рэформы высцела глеба для прыняцця Канстытуцыі, а таксама ўядзення пасады Прэзідэнта і надання яму шырокіх паўнамоцтваў у межах выканаўчай галіны ўлады [1, с. 10–14].

У першае дзесяцігоддзе самастойнага існавання краіны ішла канфрантация паміж Вярхоўным Саветам і Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, што найбольш яскрава было адлюстрравана ў іграўванні шэрагу ініцыятыў Прэзідэнта. Сталі відавочны закладзены ў Канстытуцыю супяречнасці і недапрацоўкі [2, с. 107–109].

Пікам гэтых супяречнасцяў стала распрацоўка праектаў канстытуцыйных паправак, прадстаўленых гэтымі суб'ектамі палітычнай сістэмы на рэферэндуме 24 лістапада 1996 г. Паступова пашыраючы свае паўнамоцтвы праз прыняцце на дзяржаўных рэферэндумах канстытуцыйных паправак, Прэзідэнт канцэнтраваў уладу ў сваіх руках. Але нельга даць адназначна адмоўную ацэнку гэтаму факту, бо працэс пашырэння паўнамоцтваў Прэзідэнта быў выкліканы неабходнасцю вырашыць набалелыя пытанні, якія Вярхоўны Савет пераадолець не змог. Вынікам канцэнтравання ўлады стала трансфармацыя палітычнай сістэмы ў дэмакратычны варыянт «звышпрэзідэнцкай рэспублікі», бо, нягледзячы на тое, што ініцыятут прэзідэнцства з'яўляецца асноўным і лёсавызначальным напітывым ініцыятутам у сістэме дзяржаўнага ўладкавання Рэспублікі Беларусь, сам Прэзідэнт не з'яўляецца кіраўніком Урада, у беларускай сістэме няма кіруючай партыі, а таксама існуе дзейная сістэма стрымак і супрацьвагаў [3, с. 130–134]. Рашучыя дзеянні абранага ў 1994 г. Прэзідэнта дапамаглі пераадолець наступствы крызісу 1990-х гг.

На дадзеным этапе развіцця ініцыятут прэзідэнцства гарантуе ўстойлівасць развіцця і адзінства краіны, а таксама з'яўляецца сродкам кансалтавані ўсіх грамадскіх сіл для пабудовы дэмакратычнага грамадства і прававой дзяржавы.

## **Літаратура**

1. Архив. Референдумы [Электронный ресурс] / Центральная комиссия Республики Беларусь. — Режим доступа: <http://www.rec.gov.by/ru/archiv-referendumu>. — Дата доступа: 15.03.2016.
2. Шарова, Н. С. Гісторыя Беларусі: апорнныя канспекты / Н. С. Шарова. — Мінск : Аверсэв, 2011.
3. Фамін, В. М. Гісторыя Беларусі: другая палова 1940-х гг. — пачатак ХХІ в. / В. М. Фамін. — Мінск : Нацыянальны Інстытут Адукацыі, 2013.
4. Соколовский, А. А. Исполнительная власть Республики Беларусь / А. А. Соколовский. — Минск : БГУ, 2001. — 266 с.
5. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. — 1994 года : з дап., прыняты мі на 24 ліст. 1996 г. і 17 кастр. 2004 г. — 10-е выд., стэр. — Мінск : Нац. цэнтр прававой інф. Рэсп. Беларусь, 2014. — 62 с.
6. Егоров, А. Н. Политическая система Республики Беларусь / А. Н. Егоров // Весн. беларус. дзярж. экан. ун-та. — 1998. — № 2. — С. 104–115.
7. Пятнаццаць гадоў пры ўладзе // Наша ніва. — Рэжым доступу: <http://nn.by/?c=ar&i=27642>. — Дата доступа: 15.03.2016.